



ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ЎСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ У 2005 ГОДЗЕ

1. Прыём у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (БДУ) ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі прыёму ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, на 2005 год», зацверджанымі Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (№ 57 ад 21 кастрычніка 2004 г.).

2. Права на атрыманне ў БДУ першай вышэйшай адукацыі маюць асобы, якія атрымалі агульную сярэднюю, сярэдняю прафесійна-тэхнічную або сярэдняю спецыяльную адукацыю.

Права ўдзельнічаць у конкурсе на набывцце ў БДУ на бюджэтай аснове першай вышэйшай адукацыі маюць:

- а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь;
- б) замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь;
- в) грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан;
- г) асобы беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў і пражываюць на іх тэрыторыі.

Другія катэгорыі грамадзян прымаюцца ў БДУ на платнае навучанне, калі іншае не прадугледжана міждзяржаўнымі пагадненнямі.

3. Агульная колькасць месцаў для прыёму абітурыентаў на навучанне за кошт бюджэтных сродкаў па дзённай і завочнай формах навучання вызначаецца кантрольнымі лічбамі прыёму, якія ўстанаўліваюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Колькасць бюджэтных месцаў па кожнай спецыяльнасці зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

4. Звыш кантрольных лічбаў прыёму на платнае навучанне для атрымання першай вышэйшай адукацыі па ўсіх спецыяльнасцях і формах навучання (акрамя ваеннага факультэта) у БДУ

прымаюцца асобы, якія:

а) станоўча вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі ў БДУ па конкурсе на бюджэтных месцы па гэтай ці іншай спецыяльнасці (пры ўмове супадзення ўступных выпрабаванняў);

б) станоўча вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні ў іншы дзяржаўны вышэйшы навучальны ўстанова (ВНУ) па гэтай ці іншай спецыяльнасці (пры

для прыёму абітурыентаў на платнае навучанне па дзённай, завочнай і дыстанцыйнай формах навучання вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з ліцэнзій БДУ на адукацыйную дзейнасць.

Колькасць месцаў для навучання за аплату па кожнай спецыяльнасці зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, формы навучан-

дзяржаўных ВНУ, а таксама акрэдытаваных спецыяльнасцей прыватных ВНУ, якія займаюцца толькі на «добра» і «выдатна» (па пяцібальнай сістэме) або не ніжэй чым на «шэсць» (па дзесяцібальнай сістэме).

Залічэнне ў склад студэнтаў для атрымання другой ці наступнай вышэйшай адукацыі, а таксама на паралельнае навучанне ажыццяўляецца прыёмнай камісіяй БДУ на аснове заключэння

ная формы навучання), і ўдзельнічаюць у конкурсе на бюджэтнае навучанне сярод асоб, якія паступаюць у БДУ для атрымання першай вышэйшай адукацыі.

У выпадку праходжання па конкурсе на бюджэтных месцы такія асобы могуць быць пераведзены на аснове заключэння дэкана факультэта аб адпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі на другі ці старэйшыя курсы пры наяўнасці вакантных бюджэтных месцаў на гэтым курсе.

9. Студэнты БДУ, якія займаюцца на платнай форме навучання, могуць паступаць на конкурснай аснове на бюджэтную форму навучання толькі пасля адлічэння з ліку студэнтаў у адпаведнасці з пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (№ 04-6/279 ад 08 ліпеня 1998 г.). Студэнтам дзённай платнай формы навучання дазваляецца паўторна паступаць на дзённую або завочную бюджэтную форму навучання па той жа спецыяльнасці. Студэнтам завочнай платнай формы навучання дазваляецца паўторна паступаць на завочную або дзённую бюджэтную форму навучання па той жа спецыяльнасці.

Абітурыенты, якія паспяхова вытрымаюць конкурсны адбор і будуць залічаны ў лік студэнтаў 1-га курса на бюджэтную форму навучання, могуць быць пераведзены для працягу навучання на старэйшыя курсы пры наяўнасці вакантных бюджэтных месцаў на дадзеным курсе.

Парадак паўторнага паступлення студэнтаў, якія займаюцца ў БДУ на платнай аснове, на бюджэтнае навучанне рэгламентуецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

10. Асобы, якія паступаюць у БДУ для набывцця першай вышэйшай адукацыі, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 1);
- арыгінал дакумента ўстаноўленага ўзору аб агульнай сярэдняй, сярэдняй прафесійна-тэхнічнай або сярэдняй спецыяльнай адукацыі;
- арыгіналы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэспіравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2005 годзе;
- медыцынскую даведку па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп, а
(Працяг на 2-й стар.)

ўмове супадзення ўступных выпрабаванняў);

в) станоўча вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні ў БДУ па гэтай спецыяльнасці, але не мелі права ўдзельнічаць у конкурсе на набывцце бясплатнай адукацыі;

г) прадставілі сертыфікаты цэнтралізаванага тэспіравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2005 годзе, па ўсіх вызначаных для гэтай спецыяльнасці ўступных выпрабаваннях.

5. Агульная колькасць месцаў

ня і зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

6. Пералік уступных выпрабаванняў па кожнай спецыяльнасці даецца ў Дадатку 1 (дзённая форма навучання) і ў Дадатку 2 (завочная і дыстанцыйная формы навучання).

Перад залічэннем абітурыентаў, якія станоўча вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні, праходзяць абавязковае суб'яседаванне з дэканам адпаведнага факультэта. Дата і час суб'яседавання пазначаюцца ў раскладзе ўступных выпрабаванняў.

7. Атрыманне другой ці наступнай вышэйшай адукацыі, а таксама паралельнае навучанне ажыццяўляецца ў БДУ на платнай аснове ў адпаведнасці з Пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (№ 699 ад 12 чэрвеня 1997 г. і № 1374 ад 3 верасня 1999 г.).

Для атрымання другой ці наступнай вышэйшай адукацыі ў БДУ прымаюцца па ўсіх спецыяльнасцях і формах навучання асобы, якія маюць дыплом аб заканчэнні вышэйшай навучальнай установы.

На паралельнае навучанне ў БДУ прымаюцца па ўсіх спецыяльнасцях студэнты 3-6 курсаў



ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ-2005

Старшыня прыёмнай камісіі — рэктар БДУ прафесар Васіль Іванавіч СТРАЖАЎ.

Намеснік старшыні — прарэктар па вучэбнай рабоце прафесар Віктар Васільевіч САМАХВАЛ.

Адказны сакратар — намеснік дэкана фізічнага факультэта дацэнт Аляксандр Ільіч ХМЯЛЬНІЦКІ.

Адрас прыёмнай камісіі: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16, корпус геаграфічнага факультэта.

Даведкі па тэл. 209-50-85.

ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ЎСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАВАННЯЎ У БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ У 2005 ГОДЗЕ

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

таксама дзеці-інваліды прадстаўляюць адпаведныя заключэнні ўрачэбна-кваліфікацыйных камісій аб тым, што ім не супрацьпаказана навучанне ў БДУ для атрымання абранай прафесійнай кваліфікацыі і яны могуць наведваць заняткі.

Выпускнікі ўстаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй, сярэдняй прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і знаходзяцца ў сельскай мясцовасці, якія на момант атрымання сярэдняй адукацыі пражывалі ў сельскіх населеных пунктах не менш як два гады, прадстаўляюць адпаведную даведку сельскага выканаўчага камітэта.

Асобы беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў і пражываюць на іх тэрыторыі, прадстаўляюць копіі пасведчання аб нараджэнні або іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх нацыянальнасць.

Асобы, якія атрымалі агульную сярэдняю, сярэдняю прафесійна-тэхнічную або сярэдняю спецыяльную адукацыю да 2005 года, прадстаўляюць дакументы, якія пацвярджаюць іх вучобу або работу за ўсе гады, што папярэднічалі паступленню.

Разам з вышэйпералічанымі прадстаўляюцца дакументы, якія пацвярджаюць правы абітурыентаў на льготы, устаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, або сведчаць аб іх асабістых талентах і здольнасцях.

Фатаграфаванне абітурыентаў на экзаменацыйныя лісты ажыццяўляецца за наяўны разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

У выпадку, калі абітурыент даўся дакументы па пошце, яны павінны паступіць у прыёмную камісію не пазней, чым у дзень заканчэння прыёму дакументаў для адпаведнай формы навучання, інакш абітурыент да ўступных выпрабаванняў і ўдзелу ў конкурсе на залічэнне не дапускаецца.

11. Асобы, якія паступаюць ў БДУ для набывання другой вышэйшай адукацыі, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 2);
- натарыяльна завераную копію дыплама аб вышэйшай адукацыі;
- натарыяльна завераную копію дадатку да дыплама;
- медыцынскую даведку па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь;
- заключэнне дэкана адпаведнага факультэта БДУ аб адпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі і магчымасці навучання адразу на другім ці старэйшых курсах.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп прадстаўляюць адпаведныя заключэнні ўрачэбна-кваліфікацыйных камісій аб тым, што ім

не супрацьпаказана навучанне ў БДУ для атрымання абранай прафесійнай кваліфікацыі і яны могуць наведваць заняткі.

Асобы, якія паступаюць на першы курс на дзённую форму навучання, прадстаўляюць таксама арыгіналы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2005 годзе.

Асобы, якія атрымалі першую вышэйшую адукацыю на платнай аснове, прадстаўляюць адпаведную даведку ВНУ, якая аб гэтым сведчыць.

Фатаграфаванне абітурыентаў на экзаменацыйныя лісты ажыццяўляецца за наяўны разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

У выпадку, калі абітурыент даўся дакументы па пошце, яны павінны паступіць у прыёмную камісію не пазней, чым у дзень заканчэння прыёму дакументаў для адпаведнай формы навучання, інакш абітурыент да ўступных выпрабаванняў і ўдзелу ў конкурсе на залічэнне не дапускаецца.

12. Асобы, якія паступаюць ў БДУ на паралельнае навучанне, падаюць у прыёмную камісію наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэктара БДУ (форма № 3);
- пісьмовую згоду рэктара ВНУ, дзе вучыцца студэнт (для студэнтаў БДУ — пісьмовую згоду дэкана факультэта);
- акадэмічную даведку, завераную пячаткай ВНУ (для студэнтаў БДУ — копію заліковай кніжкі, завераную подпісам дэкана і пячаткай факультэта);
- заключэнне дэкана адпаведнага факультэта БДУ аб адпаведнасці патрабаванняў вучэбнага плана другой спецыяльнасці раней атрыманай абітурыентам адукацыі і магчымасці навучання адразу на другім ці старэйшых курсах.

Студэнты іншых ВНУ прадстаўляюць медыцынскую даведку па форме, устаноўленай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп прадстаўляюць адпаведныя заключэнні ўрачэбна-кваліфікацыйных камісій аб тым, што ім не супрацьпаказана навучанне ў БДУ для атрымання абранай прафесійнай кваліфікацыі і яны могуць наведваць заняткі.

Асобы, якія паступаюць на першы курс на дзённую форму навучання, прадстаўляюць таксама арыгіналы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання, праведзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 2005 годзе.

Асобы, якія навучаюцца ў ВНУ на платнай аснове, прадстаўляюць адпаведную даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Фатаграфаванне абітурыентаў на экзаменацыйныя лісты ажыццяўляецца за наяўны разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці іншай дзяржавы, прад'яўляецца кожным абітурыентам асабіста.

У выпадку, калі абітурыент даўся дакументы па пошце, яны павінны паступіць у прыёмную камісію не пазней, чым у дзень заканчэння прыёму дакументаў для адпаведнай формы навучання, інакш абітурыент да ўступных выпрабаванняў і ўдзелу ў конкурсе на залічэнне не дапускаецца.

13. Дакументы ад паступаючых у БДУ на дзённую форму навучання прымаюцца з 1 па 15 ліпеня. Уступныя выпрабаванні праводзяцца з 17 па 20 ліпеня. Залічэнне ў склад студэнтаў на бюджэтнае навучанне — па 22 ліпеня. Прыём дакументаў для ўдзелу ў конкурсе на залічэнне на платнае навучанне — з 23 ліпеня па 2 жніўня. Залічэнне на платнае навучанне — з 3 па 9 жніўня.

Дакументы ад паступаючых у БДУ на завочную і дыстанцыйную формы навучання прымаюцца з 1 па 12 жніўня. Уступныя выпрабаванні праводзяцца з 14 па 19 жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў на бюджэтнае навучанне — па 21 жніўня. Прыём дакументаў для ўдзелу ў конкурсе на залічэнне на платнае навучанне — па 22 жніўня. Залічэнне на платнае навучанне — па 23 жніўня.

14. На спецыяльнасць «мытна справа» факультэта міжнародных адносін прымаюцца толькі грамадзяне Рэспублікі Беларусь па накіраваных Дзяржаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь, выдаваемых па хадайніцтве мытнага органа, які знаходзіцца ў зоне пражывання абітурыента.

15. На спецыяльнасць «тэалогія» Інстытута тэалогіі імя Святых Мядодзія і Кірылы прымаюцца асобы па характарыстыках рэкамендацыйнага настаяцеля царкоўных прыходаў.

16. На ваенны факультэт прымаюцца толькі грамадзяне Рэспублікі Беларусь ва ўзросце да 21 года (для асоб, якія адслужылі тэрміновую ваенную службу або службу па кантракце, — ва ўзросце да 23 гадоў; для асоб, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу або службу ў рэзерве, — ва ўзросце да 23 гадоў; для асоб, якія праходзяць ваенную службу па кантракце, і прапаршчыкаў — ва ўзросце да 25 гадоў).

Асобы з ліку грамадзянскай моладзі і асобы, якія адслужылі тэрміновую ваенную службу або службу па кантракце, прымаюцца па накіраваных раённых (гарадскіх) ваенных камісарыятаў; асобы, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, службу ў рэзерве, ваенную службу па кантракце, і прапаршчыкі прымаюцца па накіраваных камандзіраў воінскіх часцей.

На спецыяльнасці «псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне воінскай дзейнасці)», «хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона)», «правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсультыцкая работа ў ваеннай сферы)», «журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка)», «геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)» прымаюцца толькі асобы мужчынскага полу, на спецыяльнасць «міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)» — мужчынскага і жаночага полаў.

Да пачатку ўступных выпрабаванняў ажыццяўляецца прафесійны адбор па наступных напрамках: стан здароўя, фізічная

падрыхтаванасць, прафесійна-псіхалагічны адбор. На спецыяльнасць «міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)» прафесійна-псіхалагічны адбор ажыццяўляецца спецыяльнай адборчай камісіяй Міністэрства абароны. Абітурыенты, якія не прайшлі прафесійны адбор, да здачы ўступных выпрабаванняў не дапускаюцца.

17. Выпускнікі Мінскага сувораўскага ваеннага вучылішча 2005 года, якія скончылі вучылішча з адзнакамі не ніжэй чым «шэсць» (па дзесяцібальнай сістэме) і атрымалі накіраванне ў межах плана размеркавання сувораўцаў для далейшага навучання на ваенным факультэце БДУ, залічваюцца без уступных экзаменаў. Астатнія выпускнікі Мінскага сувораўскага ваеннага вучылішча 2005 года, якія атрымалі накіраванне ў межах плана размеркавання сувораўцаў для далейшага навучання на ваенным факультэце БДУ, здаюць усе ўступныя выпрабаванні і пры атрымліванні станоўчых адзнак залічваюцца па-за конкурсам.

18. Выпускнікі юрыдычнага каледжа БДУ (незалежна ад года заканчэння каледжа) маюць права паступаць на юрыдычны факультэт па спецыяльнасці «правазнаўства» на скарачаны тэрмін дзённай або завочнай формы навучання. Залічэнне на выдзелены месцы ажыццяўляецца па конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю балаў, набраных абітурыентамі на ўступных выпрабаваннях. Пры роўнай колькасці набраных балаў перавагу маюць асобы, якія скончылі юрыдычны каледж з дыпламам з адзнакай.

Асобы, якія не прайшлі па конкурсе на дзённае бюджэтнае навучанне, могуць па іх жаданні ўдзельнічаць у конкурсе на выдзелены бюджэтныя месцы на завочную форму навучання без паўторнай здачы ўступных выпрабаванняў. Выпускнікі юрыдычнага каледжа, якія прайшлі па конкурсе на бюджэтнае або платнае навучанне, залічваюцца на трэці курс юрыдычнага факультэта.

Абітурыенты, якія паступаюць на юрыдычны факультэт на скарачаны тэрмін навучання па спецыяльнасці «правазнаўства», могуць здаваць уступнае выпрабаванне па беларускай мове або рускай мове непасрэдна ў БДУ ці па іх жаданні прыняць удзел у цэнтралізаваным тэсціраванні на бюджэтнай або платнай аснове і прадставіць для ўдзелу ў конкурсе атрыманы сертыфікат.

Рашэнне аб прадстаўленні сертыфіката цэнтралізаванага тэсціравання або здачы ўступнага выпрабавання абітурыент прымае пры падачы дакументаў.

19. Пры паступленні на дзённую форму навучання ўступныя выпрабаванні па беларускай мове або рускай мове (па выбары абітурыента) і па адным з профільных прадметаў (фізіка, матэматыка, біялогія, хімія, замежная мова, гісторыя Беларусі) праводзяцца Рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў у форме абвязковага цэнтралізаванага тэсціравання на бюджэтнай аснове або цэнтралізаванага тэсціравання на платнай аснове. Для ўдзелу ў конкурсе абітурыенты прадстаўляюць любы з атрыманых сертыфікатаў па беларускай (рускай) мове і любы з атрыманых сертыфікатаў па адным з профільных прадметаў.

Уступнае выпрабаванне па

другім з профільных прадметаў абітурыенты дзённай формы навучання праходзяць непасрэдна ў БДУ або прадстаўляюць сертыфікаты цэнтралізаванага тэсціравання (у тых выпадках, калі гэта дазваляецца ў адпаведнасці з Дадаткам 1). Рашэнне аб прадстаўленні сертыфіката цэнтралізаванага тэсціравання або здачы адпаведнага ўступнага выпрабавання абітурыент прымае пры падачы дакументаў.

На шэраг спецыяльнасцей дзённай формы навучання ўступныя выпрабаванні па матэматыцы, замежнай мове і курсе «Чалавек. Грамадства. Дзяржава» праводзяцца ў БДУ Рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў 17 ліпеня 2005 г. Пералік такіх спецыяльнасцей даецца ў Дадатку 3.

20. Абітурыенты завочнай і дыстанцыйнай формаў навучання могуць здаваць уступныя выпрабаванні, якія прадугледжаны Дадаткам 2, непасрэдна ў БДУ або па іх жаданні прыняць удзел у цэнтралізаваным тэсціраванні на бюджэтнай або платнай аснове і прадставіць атрыманыя сертыфікаты для ўдзелу ў конкурсе.

Рашэнне аб прадстаўленні сертыфіката цэнтралізаванага тэсціравання або здачы адпаведнага ўступнага выпрабавання абітурыент прымае пры падачы дакументаў.

21. Уступныя выпрабаванні праводзяцца па праграмах, што складзены на аснове адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыі і зацверджаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Творчае ўступнае выпрабаванне на спецыяльнасці «журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)», «журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)», «інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогія камунікацыі)», «літаратурная работа», «міжнародная журналістыка» факультэта журналістыкі, спецыяльнасць «журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка)» ваеннага факультэта і творчае ўступнае выпрабаванне на спецыяльнасць «дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў)» Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій і спецыяльнасць «дызайн (напрамак — камунікатыўны дызайн)» гуманітарнага факультэта праводзяцца па праграмах, якія распрацаваны ў БДУ і зацверджаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Уступнае выпрабаванне па біблейскай гісторыі для абітурыентаў, якія паступаюць на спецыяльнасць «тэалогія» Інстытута тэалогіі імя Святых Мядодзія і Кірылы, і ўступныя выпрабаванні па прававых дысцыплінах для абітурыентаў, якія паступаюць на юрыдычны факультэт на скарачаны тэрмін навучання па спецыяльнасці «правазнаўства», праводзяцца па праграмах, якія зацверджаны рэктарам БДУ.

22. Абітурыенты маюць права здаваць уступныя выпрабаванні па выбары на беларускай мове або на рускай мове.

23. Уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове абітурыенты могуць здаваць па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вывучалі. Выключэннем з'яўляюцца спе-

(Заканчэнне на 3-й стар.)

ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ЎСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ У 2005 ГОДЗЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

цыяльнасці «рамана-германская (англійская) філалогія», «рамана-германская (нямецкая) філалогія», «рамана-германская (французская) філалогія» філалагічнага факультэта і спецыяльнасці «культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова)», «культуралогія (спецыялізацыя — гебраістыка і англійская мова)», «культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)» факультэта міжнародных адносін, пры паступленні на якія абітурыенты здаюць уступныя выпрабаванні па замежнай мове ў адпаведнасці з абранай спецыяльнасцю, а таксама спецыяльнасць «сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)» факультэта міжнародных адносін, пры паступленні на якую абітурыенты здаюць уступнае выпрабаванне па англійскай мове.

Пры паступленні на спецыяльнасць «рамана-германская (італьянская) філалогія» філалагічнага факультэта і спецыяльнасці «сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарная лінгвістыка)», «сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарнае навучанне мовам)» гуманітарнага факультэта абітурыенты могуць здаваць уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, нямецкай, іспанскай) мове па выбары, незалежна ад таго, якую замежную мову яны вывучалі.

Абітурыенты спецыяльнасцей, па якіх прадугледжана магчымасць выбару замежнай мовы, паведамляюць аб сваім выбары пры падачы дакументаў.

24. На ўступных выпрабаваннях, якія праводзяцца ў выглядзе тэсціравання, абітурыенты атрымліваюць адзнакі ў балах ад 0 да 100, на ўступных выпрабаваннях, якія праводзяцца ў іншай форме, — у балах ад 0 да 10.

Пры неабходнасці адзнакі па стобальнай сістэме пераводзяцца ў дзесяцібальную сістэму, а адзнакі па дзесяцібальнай сістэме — у стобальную. Шкалы пераводу зацвярджаюцца адпаведным загадам рэктара БДУ.

25. Абітурыенты, якія не з'явіліся на ўступнае выпрабаванне без уважлівых прычын або атрымалі адзнакі 0, 1, 2 (па дзесяцібальнай сістэме) ці набралі адпаведныя гэтым адзнакам балы (па стобальнай сістэме), а таксама забралі дакументы, да далейшых выпрабаванняў і ўдзелу ў конкурсе на залічэнне не дапускаюцца.

Пры наяўнасці ўважлівых прычын, пацверджаных дакументамі, абітурыент, які не з'явіўся на ўступнае выпрабаванне, можа быць дапушчаны па рашэнні прыёмнай камісіі да яго здачы, але толькі ў межах вызначаных тэрмінаў правядзення ўступных выпрабаванняў.

26. Пры паступленні на дзённую бюджэтную форму навучання конкурс можа праводзіцца па факультэце ў цэлым, па групе спецыяльнасцей ці па асобнай спецыяльнасці. Від конкурсу па кожнай спецыяльнасці даецца ў Дадатку 1.

27. Пры паступленні на завочную бюджэтную форму навучання конкурс праводзіцца па асобных спецыяльнасцях (напрамках спецыяльнасцей, спецыялізацыях).

Пры паступленні на завочную форму навучання абітурыенты могуць прадставіць даведку пры-

ёмнай камісіі БДУ аб выніках уступных выпрабаванняў пры паступленні на дзённую форму навучання і ўдзельнічаць у конкурсе на бюджэтнае навучанне без паўторнай здачы ўступных выпрабаванняў.

28. Пры паступленні на дзённую, завочную і дыстанцыйную платныя формы навучання конкурс праводзіцца па асобных спецыяльнасцях (напрамках спецыяльнасцей, спецыялізацыях).

29. Залічэнне ў БДУ на бюджэтнае і на платнае навучанне праводзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю балаў, набраных абітурыентамі на ўступных выпрабаваннях.

У залежнасці ад формы правядзення ўступных выпрабаванняў конкурс ажыццяўляецца па дзесяцібальнай або стобальнай сістэме. Пэралік факультэтаў і спецыяльнасцей (напрамкаў спецыяльнасцей, спецыялізацый) з указаннем сістэмы адзнак, якая выкарыстоўваецца для правядзення конкурсу, даецца ў Дадатку 1 (дзённая форма навучання) і ў Дадатку 2 (завочная і дыстанцыйная формы навучання).

30. На завочную бюджэтную форму навучання па конкурсе ў першую чаргу залічваюцца абітурыенты, якія маюць сярэдняю спецыяльную ці сярэдняю прафесійна-тэхнічную адукацыю або стаж практычнай работы не менш за 6 месяцаў і паступаюць на адпаведныя ці роднасныя спецыяльнасці. Стаж практычнай работы вылічваецца па стане на 01.09.2005 г.

Пэралік прафесій і спецыяльнасцей, якія адпавядаюць профілю навучання па завочнай форме, зацвярджаюцца адпаведным загадам рэктара БДУ.

Іншыя асобы, якія набяруць на ўступных выпрабаваннях аднолькавую ці большую колькасць балаў у параўнанні з азначанай вышэй катэгорыяй абітурыентаў, залічваюцца па конкурсе ў межах 20% ад кантрольных лічбаў прыёму па дадзенай спецыяльнасці, а таксама на вакантных месцах, што застаюцца пасля залічэння асоб з азначанай вышэй катэгорыі абітурыентаў.

31. Залічэнне на бюджэтных месцах, колькасць якіх вызначаецца прапарцыянальна колькасці пададзеных заяў па гэтай спецыяльнасці (або па групе спецыяльнасцей ці па факультэце ў цэлым — у залежнасці ад віду конкурсу), пры паступленні на дзённую і завочную формы навучання праводзіцца па асобным конкурсе сярэдняй спецыяльнасці, а таксама на вакантных месцах, што застаюцца пасля залічэння асоб з азначанай вышэй катэгорыі абітурыентаў.

32. Залічэнне на бюджэтных месцах, колькасць якіх вызначаецца прапарцыянальна колькасці заяў па гэтай спецыяльнасці (або па групе спецыяльнасцей ці па факультэце ў цэлым — у залежнасці ад віду конкурсу), пры паступленні на дзённую і завочную формы навучання праводзіцца па асобным конкурсе сярэдняй спецыяльнасці, а таксама на вакантных месцах, што застаюцца пасля залічэння асоб з азначанай вышэй катэгорыі абітурыентаў.

33. Пэраможцы міжнародных і рэспубліканскіх (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) прадметных алімпіяд, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе, а таксама асобы, якія ўзнагароджаны нагрудным знакам лаўрэата спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў, студэнтаў і таленавітай моладзі, залічваюцца без уступных выпрабаванняў пры ўмове паступлення на адпаведныя спецыяльнасці.

Адапаведнымі лічацца спецыяльнасці, пры паступленні на якія прадмет, па якім праводзілася алімпіяда, з'яўляецца адным з профільных.

маюць сярэдняю спецыяльную ці сярэдняю прафесійна-тэхнічную адукацыю або стаж практычнай работы не менш за 6 месяцаў і паступаюць на адпаведныя ці роднасныя спецыяльнасці і асобна ад колькасці заяў па гэтай спецыяльнасці ад іншых абітурыентаў.

32. Залічэнне абітурыентаў на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі спецыялістаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Пастаовамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (№ 1603 ад 18 лістапада 2002 г. і № 335 ад 25 сакавіка 2004 г.).

Прыём на мэтавую падрыхтоўку ажыццяўляецца па асобным конкурсе на выдзеленыя мэтавыя месцы пры ўмове забеспячэння рэальнага (больш чым 1 чалавек на 1 месца) конкурсу па стане на дзень заканчэння прыёму дакументаў.

Адбор абітурыентаў на мэтавую падрыхтоўку ажыццяўляецца з ліку выпускнікоў устаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і знаходзяцца ў сельскай мясцовасці або ў населеных пунктах, пацярпеўшых у выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, якія пастаянна пражываюць у гэтых населеных пунктах не менш двух гадоў. Арганізацыям, якія знаходзяцца ў Брагінскім, Буда-Кашалёўскім, Веткаўскім, Добрушскім, Кармянскім, Нараўлянскім, Чачэрскім раёнах Гомельскай вобласці, дазваляецца ажыццяўляць адбор на мэтавую падрыхтоўку з ліку выпускнікоў устаноў, што забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і знаходзяцца ў любых населеных пунктах Гомельскай вобласці.

Абітурыенты, якія паступаюць на мэтавую падрыхтоўку, павінны мець у дакуменце аб адукацыі па профільных прадметах уступных выпрабаванняў адзнакі ў балах не ніжэй чым 6 (па дзесяцібальнай сістэме).

Колькасць заяў, якія падаюцца для ўдзелу ў конкурсе на адно мэтавае месца, не абмяжоўваецца. Канчатковае рашэнне аб ажыццяўленні прыёму па агульным ці асобным конкурсе пры адсутнасці рэальнага конкурсу на канкрэтнае мэтавае месца прымаецца прыёмнай камісіяй БДУ. Мэтавыя месцы, па якіх не будзе забяспечаны рэальны конкурс, перадаюцца на агульны конкурс сярэдняй спецыяльнасці, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і знаходзяцца ў сельскай мясцовасці, якія на момант атрымання агульнай сярэдняй адукацыі пастаянна пражываюць у сельскіх населеных пунктах не менш двух гадоў.

Абітурыенты, якія не залічаны па конкурсе на мэтавую падрыхтоўку, маюць права ўдзельнічаць у агульным конкурсе.

33. Пэраможцы міжнародных і рэспубліканскіх (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) прадметных алімпіяд, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе, а таксама асобы, якія ўзнагароджаны нагрудным знакам лаўрэата спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў, студэнтаў і таленавітай моладзі, залічваюцца без уступных выпрабаванняў пры ўмове паступлення на адпаведныя спецыяльнасці.

Адапаведнымі лічацца спецыяльнасці, пры паступленні на якія прадмет, па якім праводзілася алімпіяда, з'яўляецца адным з профільных.

На спецыяльнасці ваеннага факультэта азначаны вышэй асобы залічваюцца без уступных выпрабаванняў толькі пры ўмове праходжання прафесійнага адбору.

Пэраможцы рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове залічваюцца без уступных выпрабаванняў на спецыяльнасць «беларуская філалогія». Пэраможцы рэспубліканскай алімпіяды па рускай мове залічваюцца без уступных выпрабаванняў на спецыяльнасць «руская філалогія».

Пэраможцам рэспубліканскіх прадметных алімпіяд па беларускай (рускай) мове пры паступленні на спецыяльнасці, дзе выпрабаванне па беларускай (рускай) мове не з'яўляецца профільным, па беларускай (рускай) мове выстаўляецца найвышэйшы бал.

Пэраможцы міжнародных і рэспубліканскіх (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) прадметных алімпіяд па інфарматыцы і астраноміі, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе, залічваюцца без уступных выпрабаванняў на спецыяльнасці механіка-матэматычнага факультэта, факультэта прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі, фізічнага факультэта, факультэта радыёфізікі і электронікі.

34. Пэраможцы (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) алімпіяд «Абітурыент БДУ-2005» залічваюцца без уступных выпрабаванняў на спецыяльнасці, вызначаныя ў «Палажэнні» аб гэтых алімпіядах.

35. Пэраможцам абласных тураў рэспубліканскіх прадметных алімпіяд (дыпламы 1-й ступені), праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе, выстаўляецца найвышэйшы бал па прадмеце адпаведнага ўступнага выпрабавання. Пэраможцам абласных алімпіяд па гісторыі найвышэйшы бал выстаўляецца па гісторыі Беларусі.

36. На спецыяльнасці, па якіх у 2004 годзе конкурс склаў менш 5 чалавек на месца, па-за конкурсам пры атрыманні на ўступных выпрабаваннях станоўчых адзнак, залічваюцца:

а) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў;

б) дзеці з сем'яў ваеннаслужачых або рабочых і служачых, што займалі штатныя пасады ў воінскіх часях, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі ў час праходжання вайскавай службы або працы ў складзе савецкіх войскаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў ваеннаслужачых, загінуўшых (памерлых) у мірны час пры праходжанні вайскавай службы;

в) дзеці з сем'яў асоб начальнікаў і радавога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі пры выкананні службовых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў асоб начальнікаў і радавога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) у мірны час пры выкананні службовых абавязкаў;

г) дзеці з сем'яў асоб начальнікаў і радавога складу органаў фінансавых расследаванняў Рэспублікі Беларусь, загінуўшых

(памерлых) пры выкананні службовых абавязкаў;

д) інваліды 1 і 2 груп, а таксама дзеці-інваліды;

е) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»;

ж) асобы беларускай нацыянальнасці, якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаў і пражываюць на іх тэрыторыі, па рэкамендацыях беларускіх суполак або ўстаноў адукацыі на месцы, выдзеленыя Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

На спецыяльнасці, па якіх у 2004 годзе конкурс склаў 5 і больш чалавек на месца, пазаконкурсны прыём у 2005 годзе ажыццяўляецца не будзе. Пэралік такіх спецыяльнасцей даецца ў Дадатку 4. Асобы, якія маюць права на залічэнне па-за конкурсам, пры паступленні на гэтыя спецыяльнасці будуць мець пераважнае права на залічэнне пры аднолькавай колькасці балаў.

37. Пры іншых роўных умовах пераважнае права на залічэнне маюць:

а) інваліды 3-й групы;

б) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»;

в) ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас, якія маюць ільготы, устаноўленыя заканадаўчымі актамі;

г) пераможцы (дыпламы 1-й, 2-й і 3-й ступеняў) абласных тураў рэспубліканскіх прадметных алімпіяд, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе;

д) пераможцы рэспубліканскіх і абласных турніраў і конкурсаў па прадметах уступных выпрабаванняў, праведзеных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым навучальным годзе;

е) асобы, якія скончылі сярэднюю навучальную ўстанову з залатым (срэбраным) медалём або ўстановы, што забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай ці сярэдняй прафесійна-тэхнічнай адукацыі, з дыпламам адзнакай;

ж) абітурыенты, якія маюць больш высокі бал у сертыфікацыі цэнтралізаванага тэсціравання па профільным прадмеце, што прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаванняў першым (пры ўмове наяўнасці такіх сертыфікатаў ва ўсіх абітурыентаў, якія параўноўваюцца);

з) абітурыенты, якія маюць больш высокі бал у сертыфікацыі цэнтралізаванага тэсціравання па профільным прадмеце, што прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаванняў другім (пры ўмове наяўнасці такіх сертыфікатаў ва ўсіх абітурыентаў, якія параўноўваюцца);

і) абітурыенты, якія маюць больш высокі бал па профільным прадмеце, што прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаванняў першым.

38. Усе іншыя пытанні, звязаныя з прыёмам у БДУ, канчаткова вырашаюцца прыёмнай камісіяй БДУ ў адпаведнасці з нарматыўнымі прававымі актамі па ўгадненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БДУ НА 2005 ГОД (ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Факультэты, спецыяльнасці (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Від конкурсу, сістэма адзнак	Пералік выпрабаванняў
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка 2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка) 3. Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютарная матэматыка) 4. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць) 5. Механіка 6. Механіка (спецыялізацыя — камп'ютарная механіка)	Агульны конкурс, ад 0 да 10	1. Матэматыка (пісьмовы экзамен) 2. Фізіка (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 1. Прыкладная матэматыка 2. Інфарматыка 3. Эканамічная кібернетыка 4. Актарная матэматыка 5. Камп'ютарная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)	Агульны конкурс, ад 0 да 10	1. Матэматыка (пісьмовы экзамен) 2. Фізіка (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць) 2. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 3. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 4. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)	Агульны конкурс, ад 0 да 10	1. Фізіка (пісьмовы экзамен) 2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ 1. Радыефізіка 2. Фізічная электроніка 3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг) 4. Камп'ютарная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)	Агульны конкурс, ад 0 да 10	1. Фізіка (пісьмовы экзамен) 2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 3. Біяэкалогія	Агульны конкурс, ад 0 да 10	1. Біялогія (пісьмовы экзамен з тэставым заданнем) 2. Хімія (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць) 2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць) 3. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя) 4. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў)	Агульны конкурс, ад 0 да 10	1. Хімія (пісьмовы экзамен з тэставым заданнем) 2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія 2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы) 3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў 4. Геаэкалогія	Агульны конкурс, ад 0 да 100	1. Геаграфія (пісьмовае тэсціраванне) 2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя 2. Эканоміка 3. Фінансы і крэдыт 4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	Агульны конкурс, ад 0 да 100	1. Матэматыка (Т, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя 2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны 3. Гісторыка-архівазнаўства 4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	Агульны конкурс, ад 0 да 10	1. Суветная гісторыя навейшага часу (пісьмовы экзамен з тэставым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія 2. Сацыялогія 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць) 4. Псіхалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек Грамадства, Дзяржава (Т) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская філалогія 2. Славянская (сербская і беларуская) філалогія 3. Руская філалогія 4. Славянская (сербская і руская) філалогія 5. Рамана-германская (англійская) філалогія 6. Рамана-германская (нямецкая) філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Беларуская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова (АЦТ або ПЦТ)

Факультэты, спецыяльнасці (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Від конкурсу, сістэма адзнак	Пералік выпрабаванняў
7. Рамана-германская (французская) філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Французская мова (вусны экзамен з пісьмовым заданнем і аўдыраваннем) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
8. Рамана-германская (італьянская) філалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Замежная мова (вусны экзамен з пісьмовым заданнем і аўдыраваннем) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Паліталогія 2. Эканамічнае права 3. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ) 4. Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек Грамадства, Дзяржава (Т) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны 2. Лінгвакраіназнаўства 3. Міжнароднае права 4. Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова) 5. Культуралогія (спецыялізацыя — гебраістыка і англійская мова) 6. Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова) 7. Суветная эканоміка 8. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму) 9. Мытная справа 10. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек Грамадства, Дзяржава (Т) 2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ) 2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ) 3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі) 4. Літаратурная работа 5. Міжнародная журналістыка	Агульны конкурс, ад 0 да 10	1. Творчасць (творчае сачыненне і творчае тэсціраванне) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ДЗЯРЖАУНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў) 2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву) 3. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы) 4. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам) 5. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	Агульны конкурс, ад 0 да 100	1. Творчасць (малюнак і вольная кампазіцыя) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне воінскай дзейнасці) 2. Хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона) 3. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка) 4. Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсультацыйная работа ў ваеннай сферы) 5. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы) 6. Геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Бізнес-адміністраванне	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Матэматыка (Т, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМ. СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЬЛЫ 1. Тэалогія	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Біблейская гісторыя (вусны экзамен) 2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

Дадатак 1

**ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ
ВЫПРАБАВАННЯЎ У БДУ
НА 2005 ГОД
(ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)**

(Заканчэнне табліцы. Пачатак на 4-й стар.)

Факультэты, спецыяльнасці (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Від конкурсу, сістэма адзнак	Пералік выпрабаванняў
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — арганізацыя міжнародных сувязей) 2. Дызайн (напрамак — камунікацыйны дызайн)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек Грамадства. Дзяржава (Т) 2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Сацыялогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады сацыялагічнага даследавання) 4. Сацыялогія (спецыялізацыя — сацыялогія масавых камунікацый)	Асобны конкурс, ад 0 да 10	1. Творчасць (малюнак і вольная кампазіцыя) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
5. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарная лінгвістыка) 6. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарнае навучанне мовам)	Агульны конкурс, ад 0 да 100	1. Чалавек Грамадства. Дзяржава (Т) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
7. Псіхалогія (спецыялізацыя — сацыяльная псіхалогія) 8. Псіхалогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады псіхалагічнага даследавання)	Агульны конкурс, ад 0 да 100	1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
9. Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і камп'ютарная графіка)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Матэматыка (Т, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Фізіка (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)
10. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	Асобны конкурс, ад 0 да 100	1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

АЦТ — залічваюцца вынікі бюджэтнага цэнтралізаванага тэсціравання;

ПЦТ — залічваюцца вынікі платнага цэнтралізаванага тэсціравання;

Т — залічваюцца вынікі ўступных выпрабаванняў па матэматыцы, замежнай мове і курсе “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”, праведзеных у БДУ Рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў 17 ліпеня 2005 г.

Дадатак 3

**ПЕРАЛІК СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ
(НАПРАМКАЎ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ,
СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЙ), ПРЫ ПАСТУПЛЕННІ
НА ЯКІЯ ЎСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ
ПРАВODЗЯЦА Ў БДУ
РЭСПУБЛІКАНСКІМ ІНСТЫТУТАМ
КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 17 ЛІПЕНЯ 2005 Г.
(ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)**

Факультэты, спецыяльнасці (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Прадмет
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя 2. Эканоміка 3. Фінансы і крэдыт 4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	Матэматыка
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія 2. Сацыялогія 3. Інфарматыка і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць)	Чалавек. Грамадства. Дзяржава
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Паліталогія 2. Правазнаўства 3. Эканамічныя права	Чалавек. Грамадства. Дзяржава
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 1. Міжнародныя адносіны 2. Лінгвазнанаўства 3. Міжнароднае права 4. Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова) 5. Культуралогія (спецыялізацыя — гебраістыка і англійская мова) 6. Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)	Чалавек. Грамадства. Дзяржава
7. Сусветная эканоміка 8. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму) 9. Мытная справа	Матэматыка
10. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)	Англійская мова
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам) 2. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	Матэматыка
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсультыцкая работа ў ваеннай сферы) 2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)	Чалавек. Грамадства. Дзяржава
ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ 1. Бізнес-адміністраванне	Матэматыка
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — арганізацыя міжнародных сувязей) 2. Сацыялогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады сацыялагічнага даследавання) 3. Сацыялогія (спецыялізацыя — сацыялогія масавых камунікацый) 4. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарная лінгвістыка) 5. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарнае навучанне мовам) 6. Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і камп'ютарная графіка)	Чалавек. Грамадства. Дзяржава Замежная мова Матэматыка

Дадатак 2

**ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ
У БДУ НА 2005 ГОД
(ЗАВОЧНАЯ І ДЫСТАНЦЫЙНАЯ
ФОРМА НАВУЧАННЯ)**

Факультэты, спецыяльнасці (напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Сістэма адзнак	Пералік выпрабаванняў
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Матэматыка	Ад 0 да 10	1. Матэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Фізіка (пісьмовы экзамен, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Біялогія 2. Біяэкалогія	Ад 0 да 10	1. Біялогія (пісьмовы экзамен з тэставым заданнем, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Хімія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Геаграфія 2. Геаэкалогія	Ад 0 да 10 Ад 0 да 100	1. Геаграфія (пісьмовае тэсціраванне) 2. Матэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 1. Геаграфія (пісьмовае тэсціраванне) 2. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Эканамічная тэорыя 2. Фінансы і крэдыт 3. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	Ад 0 да 10	1. Матэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Замежная мова (вусны экзамен з пісьмовым заданнем, або Т, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 1. Філасофія 2. Сацыялогія	Ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне або Т) 2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ) 2. Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	Ад 0 да 10 Ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне або Т) 2. Матэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 1. Тэорыя права, канстытуцыйнае і адміністрацыйнае права (пісьмовае тэсціраванне) 2. Грамадзянскае і крымінальнае права (пісьмовае тэсціраванне) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, АЦТ або ПЦТ)
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 1. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ) 2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	Ад 0 да 10	1. Творчасць (творчае сачыненне і творчае тэсціраванне) 2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Гісторыя 2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны 3. Гісторыка-архівазнаўства 4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	Ад 0 да 10	1. Сусветная гісторыя навейшага часу (пісьмовы экзамен з тэставым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Беларуская філалогія 2. Руская філалогія	Ад 0 да 10 Ад 0 да 10	1. Беларуская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 1. Руская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым заданнем) 2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)	Ад 0 да 100	1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне або Т) 2. Матэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву) 3. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	Ад 0 да 100	1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
4. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам) 5. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	Ад 0 да 10	1. Матэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Замежная мова (вусны экзамен з пісьмовым заданнем, або Т, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	Ад 0 да 100	1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ) 3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)

АЦТ — залічваюцца вынікі бюджэтнага цэнтралізаванага тэсціравання;

ПЦТ — залічваюцца вынікі платнага цэнтралізаванага тэсціравання;

Т — залічваюцца вынікі ўступных выпрабаванняў па матэматыцы, замежнай мове і курсе “Чалавек. Грамадства. Дзяржава”, праведзеных у БДУ Рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў 17 ліпеня 2005 г.

Дадатак 4
ПЕРАЛІК СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ
(НАПРАМКАЎ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ,
СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЙ),
ПА ЯКІХ ПАЗАКОНКУРСНЫ
ПРЫЁМ У 2005 ГОДЗЕ
АЖЫЦЦЯЎЛЯЦЦА НЕ БУДЗЕ
(ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Факультэт, спецыяльнасць (напрамак спецыяльнасцей, спецыялізацыі)	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ		
1. Камп'ютарная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)		
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ		
1. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг)		
2. Камп'ютарная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)		
ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ		
1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)		
2. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)		
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ		
1. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)		
2. Біяэкалогія		
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ		
1. Геаэкалогія		
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ		
1. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання		
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК		
1. Псіхалогія		
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ		
1. Рамана-германская (англійская) філалогія		
2. Рамана-германская (нямецкая) філалогія		
3. Рамана-германская (французская) філалогія		
4. Рамана-германская (італьянская) філалогія		
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ		
1. Паліталогія		
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН		
1. Міжнародныя адносіны		
2. Лінгвакраіназнаўства		
3. Міжнароднае права		
4. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)		
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ		
1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)		
2. Дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў)		
3. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)		
4. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)		
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ		
1. Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне воінскай дзейнасці)		

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС
БДУ Ё 2005 ГОДЗЕ
(ЗАВОЧНАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Факультэт	Спецыяльнасць, напрамак спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне
Механіка-матэматычны факультэт	Матэматыка	25	10
	Усяго	25	10
Біялагічны факультэт	Біялогія	40	25
	Біяэкалогія	10	10
	Усяго	50	35
Геаграфічны факультэт	Геаграфія	20	10
	Геаэкалогія	20	10
	Усяго	40	20
Гістарычны факультэт	Гісторыя	40	15
	Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	15	10
	Гісторыка-архівазнаўства	15	10
	Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	15	15
	Усяго	85	50
Эканамічны факультэт	Эканамічная тэорыя	10	10
	Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	10	10
	Фінансы і крэдыт	10	10
	Усяго	30	30
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Філасофія	15	5
	Сацыялогія	15	5
	Усяго	30	10
Факультэт журналістыкі	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	25	15
	Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	15	10
	Усяго	40	25
Філалагічны факультэт	Беларуская філалогія	30	5
	Руская філалогія	25	5
	Усяго	55	10
Юрыдычны факультэт	Правазнаўства	70	25
	Правазнаўства (2-я вышэйшая адукацыя)	0	50
	Усяго	70	75
Гуманітарны факультэт	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	25	25
	Усяго	25	25
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Правазнаўства (спецыялізацыя — правас забеспячэнне бізнесу)	0	50
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	0	25
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	0	25
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	0	25
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	0	25
	Усяго	0	150
УСЯГО па БДУ		450	440

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА Ё 2005 ГОДЗЕ
(ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Факультэт	Спецыяльнасць, напрамак спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне
Механіка-матэматычны факультэт	Матэматыка	80	20
	Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка)	25	5
	Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютарная матэматыка)	20	15
	Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)	20	10
	Механіка	15	5
	Механіка (спецыялізацыя — камп'ютарная механіка)	10	10
	Усяго	170	65
Факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі	Прыкладная матэматыка	80	15
	Інфарматыка	60	15
	Эканамічная кібернетыка	15	15
	Актуарная матэматыка	15	15
	Камп'ютарная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)	15	15
	Усяго	185	75
Фізічны факультэт	Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць)	60	5
	Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	20	5
	Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)	20	5
	Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)	25	5
	Усяго	125	20
Факультэт радыёфізікі і электронікі	Радыёфізіка	60	25
	Фізічная электроніка	50	20
	Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг)	10	10
	Камп'ютарная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)	15	10
	Усяго	135	65
Хімічны факультэт	Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	40	5
	Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	20	5
	Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)	15	5
	Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў)	25	5
	Усяго	100	20
Біялагічны факультэт	Біялогія	65	30
	Біялогія (напрамак — біятэхналогія)	20	20
	Біяэкалогія	15	10
	Усяго	100	60
Геаграфічны факультэт	Геаграфія	65	20
	Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)	15	5
	Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў	15	5
	Геаэкалогія	15	5
	Усяго	110	35
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Філасофія	20	10
	Сацыялогія	20	10
	Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць)	20	10
	Псіхалогія	20	10
	Усяго	80	40
Факультэт журналістыкі	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	45	20
	Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	15	10
	Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)	15	10
	Літаратурная работа	15	10
	Міжнародная журналістыка	15	10
	Усяго	105	60
Гістарычны факультэт	Гісторыя	75	25
	Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	15	10
	Гісторыка-архівазнаўства	15	10
	Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	15	15
	Усяго	120	60
Эканамічны факультэт	Эканамічная тэорыя	15	15
	Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	15	15
	Эканоміка	15	15
	Фінансы і крэдыт	15	15
	Усяго	60	60
Філалагічны факультэт	Беларуская філалогія	75	10
	Руская філалогія	55	10
	Славянская (сербская і беларуская) філалогія	10	5
	Славянская (сербская і руская) філалогія	10	5
	Рамана-германская (англійская) філалогія	30	25
	Рамана-германская (французская) філалогія	15	10
	Рамана-германская (нямецкая) філалогія	15	10
Рамана-германская (італьянская) філалогія	15	10	
	Усяго	225	85
Юрыдычны факультэт	Правазнаўства	130	45
	Эканамічнае права	25	20
	Паліталогія	20	15
	Усяго	175	80

Факультэт	Спецыяльнасць, напрамак спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне
Факультэт міжнародных адносін	Міжнародныя адносіны	20	40
	Лінгвакраіназнаўства	10	15
	Міжнароднае права	20	40
	Суветная эканоміка	20	40
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму)	20	40
	Мытная справа	20	25
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)	20	50
	Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова)	15	15
	Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)	10	15
	Культуралогія (спецыялізацыя — гебраістыка і англійская мова)	10	10
	Усяго	165	290
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	10	25
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	10	25
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	10	25
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	10	25
	Дызайн	10	40
	Усяго	50	140
Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій	Бізнес-адміністраванне	10	50
	Усяго	10	50
Інстытут тэалогіі імя Святых Мяфодзія і Кірылы	Тэалогія	15	5
	Усяго	15	5
Гуманітарны факультэт	Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — арганізацыя міжнародных сувязей)	0	50
	Дызайн (напрамак — камунікатыўны дызайн)	5	50
	Сацыялогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады сацыялагічнага даследавання)	0	25
	Сацыялогія (спецыялізацыя — сацыялогія масавых камунікацый)	0	25
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарная лінгвістыка)	0	25
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарнае навучанне мовам)	0	25
	Псіхалогія (спецыялізацыя — сацыяльная псіхалогія)	0	25
	Псіхалогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады псіхалагічнага даследавання)	0	25
	Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і камп'ютарная графіка)	0	50
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	20	20
	Усяго	25	320
Ваенны факультэт	Хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона)	10	0
	Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне воінскай дзейнасці)	8	0
	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ, спецыялізацыя — ваенная журналістыка)	2	0
	Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсультацкая работа ў ваеннай сферы)	5	0
	Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)	10	0
	(8 муж., 2 жан.)		
	Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)	15	0
	Усяго	50	0
УСЯГО па БДУ		2005	1530

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС
БДУ Ё 2005 ГОДЗЕ
(ДЫСТАНЦЫЙНАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Факультэт	Спецыяльнасць, напрамак спецыяльнасцей, спецыялізацыі	Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Правазнаўства (спецыялізацыя — правас забеспячэнне бізнесу)	0	50
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	0	25
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	0	25
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	0	50
	Усяго	0	150
УСЯГО па БДУ		0	150

**ПЛАН МЭТАВАГА ПРЫЁМУ
Ў БДУ Ў 2005 ГОДЗЕ**

Назва спецыяльнасці	Агульная колькасць месцаў	Заказчык, колькасць месцаў
Матэматыка	1	Брэсцкая вобл., Пінскі РАА — 1
Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	1	Магілёўская вобл., Крычаўскі РАА — 1
Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	2	Брэсцкая вобл., Лунінецкі РАА — 1 Мінская вобл., Капыльскі РАА — 1
Біялогія	5	Брэсцкая вобл., Івацэвіцкі РАА — 1 Гомельская вобл., Лельчыцкі РАА — 1 Мінская вобл., Капыльскі РАА — 1 Мінская вобл., Крупскі РАА — 1 Магілёўская вобл., Крычаўскі РАА — 1
Геаграфія	3	Гродзенская вобл., Бераставіцкі РАА — 1 Гродзенская вобл., Зэльвенскі РАА — 1 Мінская вобл., Мядзельскі РАА — 1
Рамана-германская (нямечкая) філалогія	1	Віцебская вобл., Глыбоцкі РАА — 1
Рамана-германская (англійская) філалогія	2	Гомельская вобл., Рагачоўскі РАА — 1 Чыгуначны РАА г. Гомеля — 1
Руская філалогія	1	Магілёўская вобл., Быхаўскі РАА — 1
Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	11	Брэсцкая вобл., г. Лунінец, рэдакцыя газеты «Лунінецкія навіны» — 1 Брэсцкая вобл., г. Драгічын, рэдакцыя газеты «Драгічынскі веснік» — 1 Віцебская вобл., г. Докшыцы, рэдакцыя газеты «Родныя вытокі» — 1 Віцебская вобл., г. Браслаў, рэдакцыя газеты «Браслаўская звызда» — 1 Гомельская вобл., г. Хойнікі, рэдакцыя газеты «Ленінскі сцяг» — 1 Гомельская вобл., г. Буда-Кашалёва, рэдакцыя газеты «Авангард» — 1 Мінская вобл., г. Берасно, рэдакцыя газеты «Бярэзінская панарама» — 1 Мінская вобл., г. Лагойск, рэдакцыя газеты «Родны край» — 1 Мінская вобл., г. Любань, рэдакцыя газеты «Голас Любаншчыны» — 1 Магілёўская вобл., г. Асіповічы, рэдакцыя газеты «Асіповіцкі край» — 1 Магілёўская вобл., г. Слаўгарад, рэдакцыя газеты «Ленінскія слова» — 1


**КОШТ ДЗЁННАГА ПЛАТНАГА НАВУЧАННЯ
СТУДЭНТАЎ ПРЫЁМУ 2005-2006 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА
(УМОЎНЫХ АДЗІНАК ЗА ГОД)**

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыялізацыі	Першая адукацыя	Другая адукацыя	Паралельнае навучанне
Механіка-матэматычны факультэт	Матэматыка	800	700	520
	Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная электроніка)	800	700	520
	Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютарная матэматыка)	800	700	520
	Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)	800	700	520
	Механіка (спецыялізацыя — камп'ютарная механіка)	800	700	520
Факультэт прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі	Прыкладная матэматыка	950	790	600
	Інфарматыка	950	790	600
	Эканамічная кібернетыка	950	790	600
	Актуарная матэматыка	950	790	600
	Камп'ютарная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)	950	790	600
Фізічны факультэт	Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць)	800	700	520
	Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	800	700	520
	Фізіка (напрамак — кіраванне дзейнасцю)	800	700	520
	Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)	800	700	520
	Радыёфізіка	800	700	520
Фізічны факультэт і электронікі	Фізічная электроніка	800	700	520
	Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг)	800	700	520
	Камп'ютарная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграма-тэхнічныя сродкі)	800	700	520
	Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	800	700	520
	Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	800	700	520
Хімічны факультэт	Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)	800	700	520
	Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў)	800	700	520
	Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)	800	700	520
	Хімія (напрамак — навукова-педагагічная дзейнасць)	800	700	520
	Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)	800	700	520
Біялагічны факультэт	Біялогія	800	700	520
	Біялогія (напрамак — біятэхналогія)	800	700	520
	Біяэкалогія	800	700	520
	Геаграфія	800	700	520
	Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)	800	700	520
Геаграфічны факультэт	Геаграфія і разведка радовішчаў карысных выкапняў	800	700	520
	Геаэкалогія	800	700	520
	Эканамічная тэорыя	1100	930	700
	Эканоміка	1250	1100	840
	Фінансы і крэдыт	1250	1100	840
Гістарычны факультэт	Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	1250	1100	840
	Гісторыя	800	700	520
	Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	800	700	520
	Гісторыка-архівазнаўства	800	700	520
	Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	950	740	560
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук	Філасофія	800	700	520
	Сацыялогія	900	740	560
	Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць)	1100	930	700
	Псіхалогія	1100	930	700
	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	1100	930	700
Факультэт журналістыкі	Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	1100	930	700
	Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі камунікацыі)	1100	930	700
	Літаратурная работа	1100	930	700
	Міжнародная журналістыка	1100	930	700
	Беларуская філалогія	800	700	520
Філалагічны факультэт	Руская філалогія	800	700	520
	Славянская (сербская і беларуская) філалогія	900	740	560
	Славянская (сербская і руская) філалогія	900	740	560
	Рамана-германская (англійская) філалогія	1100	930	700
	Рамана-германская (французская) філалогія	1100	930	700
Юрыдычны факультэт	Рамана-германская (нямечкая) філалогія	1100	930	700
	Рамана-германская (італьянская) філалогія	1100	930	700
	Паліталогія	1250	1100	840
	Правазнаўства	1500	1380	1050
	Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	750	—	—
Факультэт міжнародных адносін	Эканамічнае права	1500	1380	1050
	Міжнародныя адносіны	1500	1380	1050
	Ліnguа краіназнаўства	1500	1380	1050
	Міжнароднае права	1500	1380	1050
	Сусветная эканоміка	1500	1380	1050
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму)	1250	1100	840
	Мягкая справа	1500	1380	1050
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)	1100	930	700
	Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова)	800	620	470
	Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)	800	620	470
Гуманітарны факультэт	Культуралогія (спецыялізацыя — габраістыка і англійская мова)	800	620	470
	Бізнес-адміністраванне	1250	1100	840
	Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	700	540	480
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	700	540	480
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	700	540	480
Гуманітарны факультэт	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	700	540	480
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	700	540	480
	Дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў)	1000	700	500
	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	1000	700	500
	Дызайн (напрамак — камунікацыйны дызайн)	1000	700	500
Гуманітарны факультэт	Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — арганізацыя міжнародных сувязей)	1250	1150	880
	Дызайн (напрамак — камунікацыйны дызайн)	1250	1150	880
	Сацыялогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады сацыялагічнага даследавання)	900	740	560
	Сацыялогія (спецыялізацыя — сацыялогія масавых камунікацый)	900	740	560
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарная лінгвістыка)	1100	930	700
Гуманітарны факультэт	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарнае навучанне мовам)	1100	930	700
	Псіхалогія (спецыялізацыя — сацыяльная псіхалогія)	1100	930	700
	Псіхалогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады псіхалагічнага даследавання)	1100	930	700
	Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і камп'ютарная графіка)	1100	930	700
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	800	700	520
Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы	Тэалогія	1100	1020	770

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыялізацыі	Першая адукацыя	Другая адукацыя	Паралельнае навучанне
Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій	Бізнес-адміністраванне	1250	1100	840
	Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	700	550	450
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	700	550	450
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	700	550	450
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	1000	700	500
Гуманітарны факультэт	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	1000	700	500
	Дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў)	1000	750	550
	Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — арганізацыя міжнародных сувязей)	1250	1150	880
	Дызайн (напрамак — камунікацыйны дызайн)	1250	1150	880
	Сацыялогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады сацыялагічнага даследавання)	900	740	560
Гуманітарны факультэт	Сацыялогія (спецыялізацыя — сацыялогія масавых камунікацый)	900	740	560
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарная лінгвістыка)	1100	930	700
	Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарнае навучанне мовам)	1100	930	700
	Псіхалогія (спецыялізацыя — сацыяльная псіхалогія)	1100	930	700
	Псіхалогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады псіхалагічнага даследавання)	1100	930	700
Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы	Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і камп'ютарная графіка)	1100	930	700
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	800	700	520
	Тэалогія	1100	1020	770

**КОШТ ЗАВОЧНАГА ПЛАТНАГА НАВУЧАННЯ
СТУДЭНТАЎ ПРЫЁМУ 2005-2006 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА
(УМОЎНЫХ АДЗІНАК ЗА ГОД)**

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыялізацыі	Першая адукацыя	Другая адукацыя (6 гадоў)	Другая адукацыя (4 гады)	Паралельнае навучанне
Мехмаг	Матэматыка	500	400	500	360
	Біялогія	500	400	500	360
Біяфак	Біяэкалогія	500	400	500	360
	Геаграфія	500	400	500	360
Геафак	Геаэкалогія	500	400	500	360
	Гісторыя	500	400	500	360
Гістфак	Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны	500	400	500	360
	Гісторыка-архівазнаўства	500	400	500	360
ФФСН	Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання	550	430	520	380
	Філасофія	500	400	500	360
Эканамфак	Сацыялогія	550	430	520	380
	Эканамічная тэорыя	550	450	550	400
Фінфак	Фінансы і крэдыт	700	540	660	480
	Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)	700	540	660	480
Філфак	Беларуская філалогія	500	400	500	360
	Руская філалогія	500	400	500	360
Юрфак	Правазнаўства	750	670	820	600
	Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)	375	—	—	—
Журфак	Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)	700	540	660	480
	Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)	700	540	660	480
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)	650	550	700	500
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	500	400	500	350
Гуманітарны факультэт	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	500	400	500	350
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	600	400	500	350
Гуманітарны факультэт	Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)	600	400	500	350
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)	500	400	500	360



**КОШТ ДЫСТАНЦЫЙНАГА ПЛАТНАГА НАВУЧАННЯ
СТУДЭНТАЎ ПРЫЁМУ 2005-2006 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА
(УМОЎНЫХ АДЗІНАК ЗА ГОД)**

Факультэт	Спецыяльнасці, напрамкі спецыялізацыі	Першая адукацыя	Другая адукацыя	Паралельнае навучанне
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій	Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)	550	550	500
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)	500	500	450
	Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя асобы)	500	500	450
	Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)	500	500	450

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА

**Дырэктар юрыдычнага каледжа БДУ —
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
Ігар Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ**



Асноўныя кірункі дзейнасці

Мэтай стварэння юрыдычнага каледжа з'яўляецца падрыхтоўка высокакваліфікаваных юрыдычных кадраў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй для працы ў апаратах Адміністрацыі прэзідэнта, парламента, Савета Міністраў, судаў, у органах юстыцыі і пракуратуры, выканаўчых камітэтах, міністэрствах, ведамствах і іншых органах дзяржаўнай улады і кіравання. Прыярытэтным напрамкам дзейнасці каледжа з'яўляецца стварэнне унікальнага навучальнага комплексу: каледж — юрыдычны факультэт БДУ — Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судаў і ўстановаў юстыцыі.

Навучальны працэс

Установа адукацыі «Юрыдычны каледж Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта» створаны ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 632 ад 31.12.1998 г. Упершыню ён адчыніў свае дзверы выпускнікам сярэдніх школ у 2000 годзе. Да таго часу ў краіне не існавала ніводнай дзяржаўнай сярэдняй спецыяльнай установы, якая б спецыялізавалася на падрыхтоўцы юрыстаў. З утварэннем юрыдычнага каледжа БДУ створана скаардынаваная адзіная сістэма бесперапыннай юрыдычнай адукацыі ў рэспубліцы. Гэта дазваляе не толькі выкарыстоўваць

Навучальны працэс у каледжы праводзіцца па навучальных планах, зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, узгодненых з Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь і рэктарам БДУ, і пра-



Выпускнікі каледжа маюць права працягваць навучанне на юрыдычным факультэце БДУ і ва ўстанове адукацыі «Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ» са скарачаным тэрмінам навучання.

У рамках супрацоўніцтва ў галіне бесперапыннай падрыхтоўкі спецыялістаў каледж падпісаў дамовы аб супрацоўніцтве з Беларускамі інстытутам правазнаўства і Мінскім інстытутам кіравання, у адпаведнасці з якімі выпускнікі каледжа маюць права працягваць адукацыю ў згаданых установах адукацыі са скарачаным тэрмінам навучання.

ДАКУМЕНТЫ, якія абітурыент падае ў прыёмную камісію (згодна з п. 9 «Правілаў прыёму ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыі»)

- заяву на імя кіраўніка ўстановы адукацыі;
 - дакумент аб адукацыі (арыгінал);
 - медыцынскую даведку па форме, вызначанай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь;
 - выпіску з працоўнай кніжкі (для тых, хто паступае на вьчэрняе ці завочнае навучанне);
 - арыгіналы сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання (для тых, хто ў ім удзельнічаў);
 - 4 фотакарткі памерам 3x4 см;
 - даведку, выдадзеную сельскім саветам, якая пацвярджае пастаяннае пражыванне ў сельскім населеным пункце;
 - даведку, выдадзеную службай занятасці насельніцтва (для тых, хто знаходзіцца на яе ўліку).
- Паўналетнія абітурыенты асабіста прад'яўляюць пашпарт (ці дакумент, які яго замяняе), а непаўналетнія — пасведчанне аб нараджэнні.

ТЭРМІНЫ ПРЫЁМУ (згодна з п. 10 «Правілаў прыёму ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыі»)

на дзённую форму навучання на аснове агульнай базавай адукацыі:

прыём дакументаў — з 15 чэрвеня па 1 жніўня;
правадзенне ўступных экзаменаў — з 2 па 12 жніўня;
залічэнне — па 17 жніўня;
на дзённую форму навучання на аснове агульнай сярэдняй адукацыі:
прыём дакументаў — з 15 чэрвеня па 11 жніўня;
правадзенне ўступных экзаменаў — з 12 па 15 жніўня;
залічэнне — па 17 жніўня.

220050, г. Мінск,
вул. Камсамольская, 21.
Тэл/факс: (017) 289 12 82

«Правілы прыёму ва ўстановы, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыі» і праграмы ўступных іспытаў на 2005 год у навучальныя ўстановы для атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі апублікаваны ў кнізе «Справочник. Абитуриент 2005. Средние специальные учебные заведения Республики Беларусь».

ПРЫЁМ НА АСНОВЕ БАЗАВАЙ АДУКАЦЫІ

Спецыяльнасць	Кваліфікацыя	План прыёму		Конкурс/ Праходны бал у 2004 г. (па двух экзаменах)
		Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне	
Правознаўства	Юрыст	50	25	14,98/ 16

Уступныя экзамены: беларуская (руская) мова (дыктоўка); гісторыя Беларусі (пісьмовы тэст).
Тэрмін навучання: 4 гады.
Форма навучання: дзённая.
Кошт платнага навучання — 1000 умоўных адзінак за год.

ПРЫЁМ НА АСНОВЕ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ


Спецыяльнасць	Кваліфікацыя	План прыёму		Конкурс/ Праходны бал у 2004 г. (па двух экзаменах)
		Бюджэтнае навучанне	Платнае навучанне	
Правознаўства	Юрыст	50	25	4,22 / 11

Уступныя экзамены: беларуская (руская) мова (абавязковае цэнтралізаванае тэсціраванне); гісторыя Беларусі (абавязковае цэнтралізаванае тэсціраванне).
Тэрмін навучання: 3 гады.
Форма навучання: дзённая.
Кошт платнага навучання — 1000 умоўных адзінак за год.

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ ПА АЖЫЦЦЯЎЛЕННІ НАБОРУ НАВУЧЭНЦАЎ У ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ НА 2005 ГОД:

прарэктар па вучэбнай рабоце Уладзімір Леанідавіч КЛЮНЯ — старшыня;
дырэктар юрыдычнага каледжа БДУ Ігар Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ — намеснік старшыні;
дэкан факультэта дауніверсітэцкай адукацыі Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ — адказны сакратар;
дэкан юрыдычнага факультэта Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА;
начальнік Галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы Яўген Фёдаравіч БАНДАРЭНКА;
старшыня прафсаюзнага камітэта студэнтаў універсітэта Ніна Міхайлаўна РАДЗЕВІЧ;
намеснік дэкана факультэта міжнародных адносін Людміла Міхайлаўна ХУХЛЫНДЗІНА — першая намесніца адказнага сакратара.

Адрас прыёмнай камісіі: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16, корпус геаграфічнага факультэта, кабінет 118.
Тэлефон для давадак: 209-55-72.



высокакваліфікаваных навукова-педагагічных кадраў, навучальна-метадычную базу, лабараторыю юрыдычнага факультэта БДУ, але і Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судаў і ўстановаў юстыцыі.

З 2001 года ў каледжы праводзіцца набор навучэнцаў на аснове базавай школы. Створаны два аддзяленні: на базе 9 класаў і на базе 11 класаў. Функцыянуе вучэбная лабараторыя заканадаўства, інфармацыйных тэхналогій і тэхнічных сродкаў навучання, у якой навучэнцы могуць сачыць за зменамі ў дзеючым заканадаўстве. У каледжы працуе бібліятэка і чытальная зала, ёсць вялікі выбар найноўшай юрыдычнай літаратуры.

рамах, якія забяспечваюць паліглыбленую гуманітарную і спецыяльную падрыхтоўку, а таксама адпаведнае практычнае навучанне. Адрознай асаблівасцю навучальных планаў і праграм падрыхтоўкі спецыялістаў з'яўляецца сумяшчэнне фундаментальнасці і глыбокіх сістэмных ведаў з уменнем прымяняць іх на практыцы. Сучасны юрыст павінен выдатна валодаць інструментарыем аналітычнай работы, г.зн. камп'ютарнымі і інфармацыйнымі тэхналогіямі, статыстычнымі базамі даных, Internet. Для паспяховага міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне права неабходна дасканала валодаць замежнымі мовамі. Усяму гэтаму навучаць у каледжы.